

П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ц Ё

КАЛІ АГІТАЦЫЯ ДЗЕЙСНАЯ

У пачатку гэтага месяца на магілёўскім аўтарамонтным заводзе імені Кірава быў наладжаны вечар п'янінаў і арганізацыя і правядзення такога вечара падказалі партыйнаму бюро завода самі агітары. У сваёй рабоце яны сутрапілі з рэдактарам п'янінаў міжнароднага, вытворчага і бытавога характару, якія патрабавалі падрабязнага асветлення.

Партыйнае бюро з усёй сур'ёзнасцю падтрымала да арганізацыі вечара. Тымі ж да тры да яго кожны агітатар на сваім участку правёў спецыяльныя гутаркі з рабочымі. Што яны хвалялі-б пачуць на вечары? Якія пытанні найбольш хваляюць іх? Як бы яны меркавалі лепш арганізаваць вечар?

Пытанні можна задаваць нам, або апускаць у скарпіні, якія будуць вывешаны, — аб'явілі агітары.

Скарпіні для пытанняў павіліся ў кожным паку. За тыдзень да вечара іх адкрылі Аказалася, што работа, праведзеная агітатарамі, не прайшла марна. Каля 200 запісак знаходзілася ў скарпінах. Ужо адзін гэты факт сведчыць аб моцназначнасці і актуальнасці праблемы мерапрыемства.

У запісках па кавалачках паперы, часам нягаразна, былі запісаны самыя разнастайныя пытанні — ад такіх глыбока тэарэтычных, як напрыклад «Дзе зараз найбольш слабае звяно ў ланцугу капіталістычных дзяржаў?», да простых, бытавых: «Чаму не пабудаваны сараі ля новых жылых дамоў?» або «Калі будучы, парэшце, абставіны раздзялялі ў цахах?».

Аказваецца на пытанні міжнароднага жыцця партыйнае бюро запрашае загаліка адказа прапаганда і агітацыя гарэма партыі тав. Смалыянава, пытанні ўнутранай палітыкі савецкага ўрада ўзніклі асяцялі сакратар заводу партарганізацыі тав. Шуб, пытанні вытворчых і бытавых — дырэктар заводу тав. Рашалін. Па запісках-жа, якія ўказвалі на канкрэтныя вытворчыя непазаткі, дырэктар заводу адрозва прыняў меры з тым, каб дазавіць аб гэтым на вечары.

Вечар сабраў вялікую аўдыторыю. Звыш 700 чал. запойнікі прасторы зал клуба, балконы і нават праходы ў зале.

Характэрна, што ў часе адказаў на пытанні ніхто не пакінуў зала. Запісальніца была выключана. Пасля скасцяжэння вечара многія ўдзельнікі яго выказалі пажаданне, каб такія вечары наладжваліся сістэматычна, бо яны не толькі растуць мачавой пясняны пытанні, але і могуць прынесці практычную карысць у сэнсе выдзялення непаладкаў на вытворчасці і ў быту.

Гэты вечар з'явіўся як-бы першым падагульненнем перабудовы агітацыйна-масавай работы на заводзе, якую правяда партарганізацыя на працягу апошніх двух месяцаў. З прыходам на завод новага кіраўніцтва перад калектывам была паставлена задача ліквідаваць аставае завода, вывесці яго з прарыву, дабіцца, каб ён выконваў вытворчую праграму.

Дырэктар заводу і партыйнае бюро правяліна рашэнні, што для выканання гэтай задачы трэба мабілізаваць калектыв навод канкрэтных лозунгаў. Агітацыя павінна быць не агульнай, а дзейнай, канкрэтнай. У кожным вымаку агітары павінны шырока скарыстоўваць факты з жыцця завода.

Партыйнае бюро перш за ўсё перагледзла састаў агітатараў. Упершыню ў гэтай партарганізацыі кожная кандыдатура агітатара абмяркоўвалася на пасяджэнні бюро. Да агітатара прап'яўлялася патрабаванне, каб ён перш за ўсё паказаў прыклад на вытворчасці і правільна разбіраўся ў пытанніах бытавой палітыкі.

Такіх людзей на заводзе, пры ўважлі-

вым выдзяленні іх, знайшлося п'ямаля. Рабочым, напрыклад, добра вядомы імяны камуністаў — інжынераў Міхалюка і Гічонка, майстра Гавенкова, комсамола — тэхнолага паха М. І. Крычывера, беспартыйных майстраў Неменава і Лесінай, загаліка капельнай Юрчанка і многіх іншых. Паказваючы прыклад добраахвотнай работы на заводзе, яны адначасова актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці.

Іх партыйнае бюро і прыцягнула да работы агітатарамі. Кожны агітатар з 50, зацверджаных бюро, прымацаван да п'янай групы рабочых. Такім чынам, маючы вясцяны ўдзел, ён можа добра пазнаёміцца з людзьмі, якія настромлі і запатрабаваныя. У паку арганізацыі з'яўляецца з сакратаром п'явай партарганізацыі, раіцца з ім, атрымавае дапамогу.

Аматэрай рысай агітацыі на заводзе стала пераўтварыцца. Важнейшыя рашэнні партыі і ўрада даводзіцца да рабочых у той-жа дзень, калі на завод прыходзяць газеты. У абедзены перапынак або пасля работы ў паку амаль штодзёна можна заўважыць групы рабочых, якія слухаюць чытку газеты або гутарку агітатара.

Міма ўвагі агітатара не праходзіць ні адна больш-менш важная падзея, якая адбываецца таксама ўнутры завода і цаха. У паку М. І. азіна таву назав азіна рабочы спазніўся на работу, другі — зрабіў прагук. Агітары паха адрозва мабілізавалі грамадскую думку вакол гэтага факта. Рабочыя па скарпінах, скліканым у абедзены перапынак, рашуча асудзілі ўчыны дэзарганізацыйнага вытворчасці.

Не так даўно на складзе аднаго паха была выяўлена пакаржа. У гэты-ж дзень у паку М. І. азіна рабочы зрабіў хуліганскі ўчынак. Абодва гэтыя факты неадкладна праз агітатараў сталі вядомы ўсім рабочым. Агітары скарысталі іх, каб яшчэ раз напамініць і раз'ясніць рабочым законы савецкага ўрада аб барацьбе з пакаржажам на вытворчасці і хуліганствам.

Шырока папулярызацыя агітатараў і факты вытворчых перамог на заводзе. Калі лепшыя стаханавцы заводу тт. Жукаў, Барысаў, Зайцаў упершыню далі за тавель на 200—300 процантаў нормы — іх прывітанні адрозва сталі папулярнымі на ўсім пахах. Прычым агітары змалі расказаць і аб тым, як гэтыя высокае паказальнікі дасягнулі.

Так кожны факт з жыцця завода набывае мабілізуючае значэнне. Агітацыя перастане быць абстрактнай, яна насыцца багатым зместам, блізкай, добра даходзячай да сявадомасці рабочых фактамі.

У верасні гэтага года завод упершыню за час свайго існавання выкапаў вытворчую праграму. Вялая задача, паставілася перад калектывам, была ажыццяўлена з часцю. Гэтым быў нанесен рашучы ўдар на існаваўшай у некаторых работніцкай думцы, што завод у сілу свайб спенсіфічнасці не зможа выйці з прарыву.

Завод перажывае цяпер перыяд вытворчых ўздыгу. Шырока разгортваецца перамацтычэпкіае сацыялістычнае саборніцтва. Яно пачалося з таго, што група лепшых стаханавцаў звярнулася праз шматтыражку да ўсіх рабочых з заклікам сустрэць XXIII гадавіну Кастрычніка вытворчым падарункам. Шэсцю стаханавцаў было зачытана агітатарамі ў сваіх групах, абмеркавана на п'явахых сходах.

Кожны дзень зараз прыносіць новыя вытворчыя перамогі. Шырока рады стаханавцаў. Завод дакладна выконвае, а ў некаторыя дні і перавыконвае графік выпуску гатовай прадукцыі. У гэтых паспехах, беспаротна, адлюстроўваюцца і вынікі перабудовы агітацыйна-масавай работы, якую правяда партыйнае арганізацыя завода, зрабіўшы яе канкрэтай, апэратыўнай, дзейснай.

Кожны дзень зараз прыносіць новыя вытворчыя перамогі. Шырока рады стаханавцаў. Завод дакладна выконвае, а ў некаторыя дні і перавыконвае графік выпуску гатовай прадукцыі. У гэтых паспехах, беспаротна, адлюстроўваюцца і вынікі перабудовы агітацыйна-масавай работы, якую правяда партыйнае арганізацыя завода, зрабіўшы яе канкрэтай, апэратыўнай, дзейснай.

Кожны дзень зараз прыносіць новыя вытворчыя перамогі. Шырока рады стаханавцаў. Завод дакладна выконвае, а ў некаторыя дні і перавыконвае графік выпуску гатовай прадукцыі. У гэтых паспехах, беспаротна, адлюстроўваюцца і вынікі перабудовы агітацыйна-масавай работы, якую правяда партыйнае арганізацыя завода, зрабіўшы яе канкрэтай, апэратыўнай, дзейснай.

Кожны дзень зараз прыносіць новыя вытворчыя перамогі. Шырока рады стаханавцаў. Завод дакладна выконвае, а ў некаторыя дні і перавыконвае графік выпуску гатовай прадукцыі. У гэтых паспехах, беспаротна, адлюстроўваюцца і вынікі перабудовы агітацыйна-масавай работы, якую правяда партыйнае арганізацыя завода, зрабіўшы яе канкрэтай, апэратыўнай, дзейснай.

Кожны дзень зараз прыносіць новыя вытворчыя перамогі. Шырока рады стаханавцаў. Завод дакладна выконвае, а ў некаторыя дні і перавыконвае графік выпуску гатовай прадукцыі. У гэтых паспехах, беспаротна, адлюстроўваюцца і вынікі перабудовы агітацыйна-масавай работы, якую правяда партыйнае арганізацыя завода, зрабіўшы яе канкрэтай, апэратыўнай, дзейснай.

АБ ЛЮДЗЯХ, ЯКІЯ ГАНЬБЯЦЬ ВЫСОКАЕ ЗВАННЕ КОМУНІСТА

П'яма пічога вышэй часці належалі да партыі большэвікоў. Камуніст — уласнае ўсяго перадавога. Ён павінен быць узорам заходвання працоўнай і дзяржаўнай дысцыпліны, няспына павышаць сваю партыйную сявадомасць, паказваць прыклады камуністычных паводзінаў у быту.

Партыя, вядома, не ўстанаўлівае правіл і норм паводзінаў камуніста на ўсё выпадкі жыцця. Але яны патрабую, каб камуніст у асабістым жыцці, у быту, у сям'і, дзе ён ні быў, усюды помніў аб высокім званні, якое ён носіць, усюды паступаў так, як належыць члену партыі.

Партыі не ўсёбудома, чым займаецца камуніст у свабодны ад работы час. І яна сурова карае тых, хто робіць ўчыны, неспумішчальныя з пачотным званнем члена партыі. Што можа быць агульнага з большэвіцкай партыяй і чалавека, які сістэматычна п'яніствуе, не выконвае патрабаванні камуністычнага агульняжыцця, або напушае працоўную і дзяржаўную дысцыпліну? Нічога — такі адзіны адказ.

Быт неадзіна ад палітыкі. І камуніст, які не жадаеў зразаць гэстага, разглядаюць паводзіны ў быту, як толькі сваю асабістую справу, робіць непрыстойныя, брунныя ўчыны і сям'і і нават на рабоце. — прыносяць партыі і дзяржаве вялікую шкоду.

Возьмем ка прыкладу бытога члена партыі Бешківа (Варанавіцкай раён). Гэты «камуніст» сістэматычна п'яніставаў. Ні якія меры выкараўта парадку на яго не дзейнічалі. Ён піў дома, у прыяцеляў і нават пры выкананні службовых абавязкаў. З-за гэтага дзяржава і сям'я п'яніста, вядома, адмоўна адбывалася і на рабоце. Ён ганьбіў вялікае званне камуніста.

Камуніст павінен быць ва ўсіх адносінах перадавым чалавекам. На камуністаў раўняюцца беспартыйныя рабочыя і калгаснікі. З іх б'яруць прыклады ўсё працоўнае. Так і павінна быць. Камуніст ні на мінуту не павінен забываць аб гэтым і ўсюды паступаць імяна так, каб служыць узорам, быць прыкладам.

Нельга яшчэ сказаць, што ўсе камуністы п'яніста ўсёмі гэта правада. Есць і шчыра вымадкава трапішыя ў рады партыі людзі, якія сваімі паводзінамі ў быту кампраметуюць партыю.

Вось, напрыклад, былі канцэпты партыі В. Т. Галімаў (Поларуднак раён). Ён правяліў дэкаўнацыю, некамуністычныя адносіны да сям'і. З Масквы да яго прыехала жонка. Але к гэтаму часу ён ужо зышоўся з другой. Першай жонцы ён прапанаваў выдаць сабе за яго сястры. Пры правярцы аказалася, што гэта не першы нікі ўчынак Галімава. І калі яму прап'янілі сур'ёзнае абінавачанне, гэты паміляўся.

нахабна стаў апраўдвацца: «У мяне не чатыры жонкі, а толькі тры». — заявіў ён. Гэты-ж Галімаў меў сувязь з сям'ёй мясцовага папа. Ясна, што такі чалавек неадстойны высокага звання камуніста і выключан з партыі.

Або вось другі падобны тып — былы член партыі М. Ю. Фармаў. Гэты чалавек канцэптыва раздзяўся, страціў аблічча не толькі камуніста, але і савецкага грамадзяніна.

Гэты распуснік зышоўся з першай жонкай не на каханню, а на матэрыяльных пабуджэннях. «Маё матэрыяльнае становішча, — сказаў ён, — было дрэннае, а яна атрымавала добрую зарплату, вось я і рашыў з ёю зышціцца».

Жонка доўгія гоы ўтрымлівала на свае родзічы гэтага чалавека. Калі-ж ён з дэмагогай дабіўся матэрыяльнага дабрабыту, то, доўга не задумваючыся, пакінуў жонку з дзума дзецьмі на волю лёсу.

У 1934 годзе Фармаў аманіўся ў другі раз. П'ядаўна ён кінуў і гэту жонку з дзума дзецьмі і зышоўся з трэцяй. Так вёсці сабе можа толькі вораг савецкага грамадства. Зусім ясна, што паміля і мшчэпнін Фармаў выключан з партыі.

Партыя сурова карае тых, хто нячысна адносіцца да народнага здарытку, хто скарыстаў сваё службовае становішча ў карысць сваіх мэтах. Канцэпты партыі В. В. Курсыкоў (гор. Баранавічы), працуючы дырэктарам базы Облспажыўсаюза, скарыстаў сваё службовае становішча для злычынных зрадак са спекулянтамі. Курсыкоў выключан з партыі.

Ва многіх пярвічных партарганізацыях памылкова лічаць непатрабнай і нават неадстойнай справай займацца такімі «дэмагогамі», як быць, асабіста і смеянае жывіце камуніста. Гэта няпраўдна. Ворагі народа, традыцыйна-бухарыцкія выразкі, ўсяляк прап'яніцтвавалі пад прыкрыццём лозунга «індульжанцыя» бытавое раздзяжэнне, прап'янілі звярнуць савецкіх людзей з правільнага шляху.

Трэба аб'явіць рашучую барацьбу спробам апольніць маральнае аблічча камуніста. Кожны член партыі абавязан выправаваць у сабе правільныя камуністычныя погляды на асабістае жывіце, на быт, на сям'ю.

Трэба выхоўваць у членаў і кандыдатаў партыі блажародныя рысы камуністычнай маралі — высокую дысцыпліну і патрабавальнасць да сябе, маральную чыстоту і скромнасць, культуранасць, свядомасць у працы, у грамадскай дзейнасці і ў асабістым жыцці.

П. М. ЛАБОР'ЫН,
інструментар Баранавіцкага абкома КП(б)Б.

Да падпісання пагаднення паміж СССР і Фінляндыяй аб дэмілітарызацыі і неўзбраенні Аландскіх астравоў

11 кастрычніка ў Маскве падпісана Пагадненне паміж СССР і Фінляндыяй аб Аландскіх астравах. З савецкага боку Пагадненне падпісаў Народны Камісар Замежных Спраў тав. Молатаў В. М. і з фінляндскага — Пасланнік Фінляндцы ў Маскве п. Пасікіў Ю. К.

ПАГАДНЕННЕ СССР І ФІНЛЯНДЫІ АБ АЛАНДСКІХ АСТРАВАХ

Урад СССР, з аднаго боку, і Урад Фінляндскай Рэспублікі, з другога боку, падпісалі падапісанне ўмаваў асновы свайб беспаспарты і міру на Валтыцкім моры, прызналі неабходным заключыць паміж сабой наступнае Пагадненне і для гэтага назначылі сваімі ўпаўнаважанымі: Урад Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік: Старшыня Савета Народных Камісароў і Народнага Камісара Замежных Спраў чэслова Міхаліавіча Молатава; Урад Фінляндскай Рэспублікі: Надачына Пасланніка Фінляндцы ў Маскве і Паўнамоцнага Міністра Юхо Кусі Пасікіў, гэтыя ўпаўнаважаныя, на пра'яўле сваіх паўнамоцтваў, прызнаных складанымі ў належнай форме і ў поўным радыку, пагадніліся аб наступным:

АРТКУЛ 1.

Фінляндцы абавязвацца дэмілітарызаваць Аландскія астравы, не ўмацоўваць іх і не прадастаўляць іх для ўзброеных сіл іных дзяржаў. Гэта азначае таксама, што ніякая ўстанова або апэратыўная база, ваенная або марская, ніякая ўстанова або апэратыўная база ваеннай авіяцыі, ніякая іш ўстаноўка, якое можа быць скарыстаным ваенных мэтах, не можа быць захавана або створана ў зоне Аландскіх астраў Фінляндцы, так і іных дзяржаў, а існуючыя на астравах фундаменці ўстаноўкі артылерыі павінны быць зры-

АРТКУЛ 2.

Пад назвай «зона Аландскіх астравоў» у гэтым Пагадненні падазваваюцца ўсе астравы, астравы, шхеры і скалы, якія знаходзяцца ў воднай прасторы, аграічанай наступнымі лініямі:

- а) на поўначы паралеллю паўночна шырацы 60° 41'. б) на ўсходзе прамыя лініі, злучаючы наступныя геаграфічныя пункты: 1) 60° 41'0 паўн. шыр. і 21° 00'0 усх. даўг. ад Грынвіча 2) 60° 35'9 « « 21° 06'9 « « « 3) 60° 33'3 « « 21° 08'6 « « « 4) 60° 15'8 « « 21° 05'5 « « « 5) 60° 11'4 « « 21° 00'4 « « « 6) 60° 09'4 « « 21° 01'2 « « « 7) 60° 05'5 « « 21° 04'3 « « « 8) 60° 01'1 « « 21° 11'3 « « « 9) 59° 59'0 « « 21° 08'3 « « « 10) 59° 53'0 « « 21° 20'0 « « « 11) 59° 48'5 « « 21° 20'0 « « « 12) 59° 27'0 « « 20° 46'3 « « «

в) на поўдні паралеллю паўночна шырацы 59° 27'.

г) на захадзе прамыя лініі, злучаючы наступныя геаграфічныя пункты:

- 13) 59° 27'0 паўн. шыр. і 20° 09'7 усх. даўг. ад Грынвіча 14) 59° 47'8 « « 19° 40'0 « « « 15) 60° 11'8 « « 19° 05'5 « « « 16) Сярэдняя скалы Моркет 60° 18'4 паўн. шыр. і 19° 08'5 усх. даўг. ад Грынвіча 17) 60° 41'0 « « 19° 14'4 « « «

Тэрытарыяльныя воды Аландскіх астравоў лічацца прасцяраенымі ў часе адліву на адлегласць у 3 марскіх мілі ад тавы вышэй.

АРТКУЛ 3.

Савецкаму Саюзу прадастаўляецца права ўтрымліваць на Аландскіх астравах сваё Консульства, у кампетэнцыю якога, апрача звычайных консульскіх функцый, уваходзіць праверка правядзення ў жыцці абавязальнасцяў па артыкулу 1-му гэтага Пагаднення аб дэмілітарызацыі і неўмацаванні Аландскіх астравоў.

У тых выпадках, калі консульскі афіцэр па яго думцы знаходзіцца ў супярэчнасці з мяржэннямі ў гэтым Пагадненні паставамі аб дэмілітарызацыі і неўмацаванні Аландскіх астравоў, ён мае пра-

АРТКУЛ 4.

Гэта Пагадненне ўступае ў сілу пераказан у гора Хельсінкі ў дзесці дзённы тэрмін.

Складзена ў двух арыгіналах, кожны на рускай і фінскай мовах у гора Маскве 11 кастрычніка 1940 года.

Абмен ратыфікацыйнымі граматамі будзе праведзены ў гора Хельсінкі ў дзесці дзённы тэрмін.

В. МОЛАТАУ. Ю. К. ПАСІКІВ

КРЫТЫК-ДЭМАКРАТ

(Да 100-годдзя з дня нараджэння Д. І. Пісарова)

Тры імяны вызначаюць сабою гісторыю рускай крытыкі і грамадскай мыслі сярэдзіны XIX века: гэта імяны Дабралюбава, Чэрнышоўскага і Пісарова. Дзейнасць гэтых выдатных людзей была характэрным выразненнем таго грамадскага ўздыгу, які перажывала Расія ў эпоху 60-х гадоў.

Сярод славянскіх мас нарастаў стыхійны пратэст супротив векавога прыгнёту. Вуйныя эканамічныя і палітычныя зрухі ў адсталятай, прыгоніцкай Расіі выклікалі да жыцця новы грамадскі сям — разначыннаў і дэмакраты — п'ялае пакаленне перадавых людзей, смела выступаўшых на барацьбу супротив самодзяраўя. Пад напіскам равалюцыйнага сіла захісталіся ўстаі феадалыя-прыгоніцкай дзяржавы. Сакрушальным атакам падаверліся прычынныя каштоўнасці старой культуры, аджываючы бытавыя адносіны, узасніцкая мараль, астаіы мыслі. Умацоўвалася дэмакратычная руская культура, фарміраваліся кадры народных пісьменнікаў. Імяна ў гэты перыяд разгортвалася творчасць Перакрасава, Салтыкова-Шчыдрова, Памялюскага, Рашалінава, Нікіціна і іншых.

Ціаіным правадзіром гэтага магутнага руху быў вялікі рэвалюцыйны дэмакрат Чэрнышоўскі, стаўшы на чале журнала «Современник» — легальнай трыбуны рэвалюцыйна-дэмакратычнай мыслі. Усёй сваёй дзейнасцю Чэрнышоўскі, па словах Леніна, ператварыў у жыццё «свае славянскія рэвалюцыі, іхна барацьбу мас за звяржэнне ўсіх старых уладаў» (Ленін, Творы, Т. XV, стар. 144).

Бліжэйшым саратнікам Чэрнышоўскага быў рана загінуўшы Дабралюбаў, геніяльны крытык і публіцыст, «страшна новавядзеным сваёй волі і страсна чужым народнага паўстання...» (Ленін, Творы, Т. IV, стар. 346).

Трцім буйным прадаўніком перадавой журналістыкі таго часу быў малады крытык Дамітрый Іванавіч Пісароў. Яго лядоўта літаратурнае дзейнасць пакінула арды след у гісторыі рускай культуры.

Артыкулы Пісарова па літаратурных, філасофскіх і прыродазнаўча-навуковых пытаннях ігралі велізарную культурна-прапагандысцкую ролю. Пад уздзеяннем Пісарова выхавалася п'ямаля рускіх вучоных і грамадскіх дзеячоў. Аказалік А. Ш. Вах расказвае ў сваіх успамінах, што ён з дзіцячых год любіў прыроду і імкнуўся да яе пазнавання, «але асмыслілася гэта імкненне, — піша А. Ш. Вах, — толькі пасля таго, як я прачытаў Пісарова — мне было тады 15 год. Ад яго-ж аведваўся, што я павінен прыносіць карысць грамадству».

В. І. Ленін, па словах Н. К. Круцкай, «ніякаў да пазнавання, якое зачытаваўся Дабралюбавым, Пісаровым, Чэрнышоўскім».

Дамітрый Іванавіч Пісароў нарадзіўся сто год назад, 14 кастрычніка 1840 года. Жыццё яго не было багата знешнямі падажэннямі.

У 1856 годзе Пісароў паступіў на гісторыка-філалагічны факультэт Пензенскага ўніверсітэта. Праз два гоы ён пачаў азмільчаць у журнале «Рассвет» дробныя заметкі аб кнігах.

Сампраўдна літаратурнае дзейнасць Пісарова пачалася ў 1861 годзе, калі ён зыбіўся з журнала «Русское слово». У гэтых кароткіх тэрмін артыкулах Пісарова ператварылі «Русское слово» ў адзін з найбольш уплывовых журналаў.

тычнага і грамадскага ладу складаюць адзіную моту і назаю ўсіх чэсных грамадзян. Каб пры інаварыяцый становішчы спраў не жаць рэвалюцыі, трэба быць аб зусім абмежаваным, або зусім надукуленым у карысць папучага зла. Нагляднае, рускія людзі, толькі р'яма ва кол нас... На баку ўрада сталі толькі нагоднікі, надукуленыя тымі грамадзямі, якія аджываюць і пасліем вышчэпаюцца з беглага народа. На баку народа стаіць усё, што моцна і свежа, усё, што зольна на мысліць і дзейнічаць. Дынастыя Раманавых і переперутка бюракратыя павінны загінуць...»

Нарскі ўрад не мог дараваць Пісарову гэтых смелых і страсных заклікаў. Хоць артыкулы, які прызначаліся для неагульнай друкарні, не паспелі аджываць і ён не ўбачыў свету, але яго аўтар жорстка папаліцаўся. Пісароў быў арыштован і пасаджан у Петрапаўлаўскую крэпасць, дзе прабыў у адзіночнай камеры каля 4 1/2 год. Азінае выратаванне Пісарова ад сумы ў адзіноцтве заключалася ў тым, што ён дабіўся дазволу пісаць у крэпасці.

Пісароў шырока скарыстаў гэту магчымасць. За гоы прабывання ў крэпасці ім напісана велікая мота артыкулаў па самым разнастайным тэмам, у тым ліку такія асноўныя яго работы, як «Нава ўніверсітэцкага навука», «Рэалісты», «Раман кірэйнай зышчынны», «Разборне астэтыкі», «Мыслыны пралетарыяты» і іншыя. Пісароў прапанаў з вялікім захваленнем. Ён сараўся, пападаў, абараняўся, сьвярадаў, абраўся, захваліўся зусім таксама, як калі-б пісаў, знаходзячыся на сваёй бозе, а не сядзячы ў чатырох сценах турмайнай камеры. Яго падтрымлівала свая знапыне карысці, прыносімай яго п'ябай.

«Мне ўдзяльна часта, — пісаў ён з крэпасці, — што мой артыкул чытае дзепабудуць у глумны велікай малады чалавек, які нічога менш майго жыў на свеце і велікай мала ведае... І вось, калі мне ўдзяляецца такі чытач, то мной аздавае самае гарачае жаданне

Зводна Нарнамзема БССР аб ходзе сельскагаспадарчых работ у калгасах па раёнах рэспублікі на 10 кастрычніка 1940 года (у процантах да плана)

ОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Аб'ём работ у прац. ад планавых паказчыкаў (у пр. д. ад планавых)	Плантавае выкананне (у пр. д. ад планавых)	Выдаткі (у пр. д. ад планавых)	Плантавае выкананне (у пр. д. ад планавых)	Замышленае сіноў	Спосаба сапраўдзі 2-га ўнёску
Віцебская область	93,1	63,8	68,3	44,0	115,5	37,4
Аршанскі	94,4	62,5	70,3	56,2	106,4	46,2
Асвейскі	86,8	92,8	70,0	45,2	80,8	31,7
Вагушэўскі	93,3	48,9	59,2	35,8	121,3	26,0
Бешанковіцкі	93,4	64,2	65,9	36,5	118,7	40,9
Ветрынскі	92,9	44,2	70,4	43,4	90,5	58,9
Віцебскі	77,7	41,1	57,1	38,3	107,3	6,5
Гарадоцкі	98,6	71,6	87,6	39,2	151,3	16,7
Дзяржынскі	97,2	57,8	67,0	47,5	106,3	46,2
Дубровенскі	95,4	38,4	59,2	44,3	91,9	22,8
Лепельскі	100,0	84,3	79,0	43,5	140,3	43,3
Львонскі	77,8	62,5	57,5	32,3	145,4	18,3
Мухаўскі	100,0	50,9	68,6	34,3	100,0	24,6
Палатскі	91,1	42,0	75,0	42,6	86,7	28,3
Расонскі	98,1	41,9	74,4	38,3	155,2	20,3
Сенненскі	94,1	62,9	57,3	35,0	119,5	60,4
Сіроцінскі	90,5	48,4	72,0	37,0	105,0	37,0
Суражскі	95,5	70,0	72,6	40,2	126,7	37,7
Талачынскі	92,0	96,2	64,4	60,6	104,3	66,4
Ушакі	94,0	96,9	82,2	65,8	144,3	68,4
Чашніцкі	98,1	99,1	76,0	58,2	113,3	52,7
Гомельская область	99,6	73,6	62,9	48,7	71,7	29,9
Буда-Кашалёўскі	93,7	51,1	42,3	33,1	71,0	42,0
Веткаўскі	100,0	88,2	73,8	86,7	73,8	34,6
Гомельскі	100,0	79,3	68,8	60,0	67,6	13,8
Добруцкі	100,0	74,7	49,5	37,8	79,6	26,1
Жлобінскі	100,0	50,2	48,6	40,9	67,7	16,2
Журавіцкі	100,0	52,6	77,7	58,9	77,8	59,6
Кармянскі	100,0	67,7	74,8	38,6	71,2	56,6
Лоеўскі	100,0	78,9	55,2	46,5	75,2	19,4
Рагачоўскі	100,0	63,9	62,1	52,1	66,1	20,9
Рэчыцкі	100,0	79,6	57,8	40,2	45,1	13,3
Свяцлавіцкі	100,0	100,0	71,2	48,6	63,9	49,8
Уваравіцкі	100,0	94,6	65,9	50,7	76,0	48,0
Церахавіцкі	100,0	96,4	68,2	55,1	76,4	78,7
Чачэрскі	100,0	100,0	62,2	46,6	84,2	31,7
Стрешынскі	100,0	44,4	52,7	44,5	91,4	15,9
Магілёўская область	99,4	55,7	65,1	56,9	91,3	59,4
Асіповіцкі	100,0	67,0	66,9	94,7	100,3	45,0
Барыскі	100,0	98,9	65,6	71,5	68,7	41,5
Бялыніцкі	100,0	67,7	74,1	75,6	136,1	85,9
Бярэзінскі	100,0	74,7	63,3	87,4	109,9	62,7
Гыхаўскі	100,0	73,9	60,4	53,7	84,1	54,8
Горалскі	100,0	69,7	67,2	51,0	140,9	85,2
Дрыбінскі	100,0	24,3	60,8	50,1	74,9	49,4
Касцюковіцкі	100,0	60,4	72,4	49,5	97,2	76,9
Кіраўскі	98,2	42,8	53,0	41,6	49,0	54,2
Клімавіцкі	98,9	24,3	73,9	51,1	56,8	42,7
Клічэўскі	97,9	40,4	51,6	56,5	53,2	35,8
Крукаўскі	98,5	37,2	54,2	44,5	123,1	78,3
Крычаўскі	100,0	12,7	66,4	66,0	100,1	63,0
Магілёўскі	96,7	69,6	58,0	50,8	71,3	61,9
Менскі	99,1	29,5	60,2	49,0	100,3	51,0
Міхаліўскі	100,0	96,7	85,7	69,3	89,9	67,2
Прыпяцкі	100,0	52,7	81,8	50,1	63,4	41,8
Шкляўскі	100,0	100,0	66,7	54,2	108,1	57,0
Чарыкаўскі	100,0	53,8	69,3	50,5	65,0	46,6
Чырвопапольскі	100,0	84,6	79,1	55,0	92,0	88,7
Шчэцінскі	98,9	57,9	50,1	50,5	96,4	61,8
Мінская область	100,0	66,1	65,5	68,7	96,2	45,2
Барысаўскі	100,0	29,5	74,9	61,9	105,5	37,6
Бягомльскі	100,0	11,8	72,1	68,6	122,4	44,1
Грэцкі	100,0	84,1	72,0	88,8	96,5	60,6
Заслаўскі	100,0	88,6	56,0	72,3	99,5	88,7
Копыльскі	100,0	84,9	59,7	95,4	88,1	73,4
Брэстскі	100,0	28,7	79,8	58,2	82,3	69,8
Логойскі	100,0	82,2	68,0	67,7	102,3	77,5
Люблінскі	100,0	73,9	43,4	44,1	89,1	29,6
Мінскі	100,0	100,0	80,7	79,1	98,0	53,2
Племчаніцкі	100,0	49,5	48,5	43,2	111,3	28,4
Пухавіцкі	100,0	63,6	62,0	75,2	102,2	33,6
Слуцкі	100,0	96,2	55,6	79,9	87,8	29,7
Смалевіцкі	100,0	81,9	79,6	57,7	96,7	61,4
Рудзінскі	100,0	37,1	69,1	69,3	91,2	40,2
Стародарожскі	100,0	50,0	75,6	82,6	101,3	31,3
Старобінскі	100,0	99,6	60,1	90,7	86,5	30,2
Уззенскі	100,0	50,9	71,0	94,9	99,5	37,5
Халепніцкі	100,0	83,4	79,6	47,1	100,4	27,2
Чэрвеньскі	100,0	43,0	60,5	59,5	71,3	56,6
Чырвонаслабодскі	100,0	99,8	67,3	100,0	100,1	100,1
Дзяржынскі	100,0	86,9	45,2	54,4	92,9	44,1
Палеская область	100,0	73,2	65,0	69,3	95,0	42,0
Брагінскі	100,0	79,0	63,3	68,8	102,0	60,1
Васілевіцкі	100,0	65,4	68,3	61,4	100,6	77,3
Глускі	100,0	51,6	59,3	88,2	93,0	50,9
Дамавіцкі	100,0	37,0	70,7	63,1	95,9	38,2
Ельскі	100,0	65,1	59,5	73,2	95,0	44,4
Жыткавіцкі	100,0	74,1	62,9	64,4	86,8	21,5
Камярыцкі	100,0	95,7	59,2	64,2	84,1	32,3
Каставіцкі	100,0	54,0	66,6	64,8	88,9	45,0
Лельчыцкі	100,0	97,8	75,3	91,2	102,8	34,1
Мазыскі	100,0	56,9	60,4	60,5	96,4	37,3
Нараўлянскі	100,0	88,7	53,9	44,2	99,3	38,9
Парыцкі	100,0	96,5	66,5	65,3	89,8	33,7
Петрыкаўскі	100,0	92,1	70,1	90,0	94,9	40,6
Тураўскі	100,0	100,0	79,7	100,4	87,2	40,4
Хойніцкі	100,0	92,5	62,7	73,7	104,2	48,0
Калінкавіцкі	100,0	75,8	79,1	67,2	93,1	38,4
Асіпавіцкі	100,0	50,0	64,6	62,7	99,0	37,5
Усвяты на БССР	98,1	63,2	65,4	56,1	96,7	43,3
Было на 5/Х	94,1	53,6	48,3	49,7	92,4	34,7

СПРАВАЗДАЧА-АНАМІМІЧНЫ АДЗЕЛ НАРНАМЗЕМА БССР.

Выканалі план падняцця зяблівя

Копыльскія МТС дэжурна выканалі план падняцця зяблівя і чорных шапару. Дырэктар Копыльскай МТС ЭПШТЭЙН.

Не змагаюцца за развіццё пчаларства

Пчаларства мае вялікае значэнне ў справе павышэння даходнасці калгасаў і паліцыі ўраджайнасці саюў, кашоны, руму зернявых і гароднінных культур. Аднак многія зямельныя органы на месцах, выканкомы райсоветаў і райкомы партыі не аддаюць сапраўднай увагі развіццю грамадскага пчаларства ў калгасах.

У Магілёўскім раёне ўсю работу па развіццю пчаларства ўсклаў на азігнаў у раёне пчалар-зоатэхніка, якому нічога не дамагаве. Наадварот, ён часта прымушае працаваць не па спецыяльнасці, спыняючыся на тое, што па пчаларству няма чаго рабіць.

У раёне калгасаў раёна, як, напрыклад, у калгасе «Новы мір», Вяжыцкага сельсавета, «Ударнік», Махавіцкага сельсавета, не выконваецца дзяржаўны план развіцця пчаларства, пчолы трымаюцца ў дрэўных і халодных вулах. Асутнічаюць пасечныя будынкі. Няма рабочых халастаў, шафару для хавання сотарам і рознага інвентару. Райземадзел (загачы тав. Дашацін, райаграном тав. Базаляў) не ўключыў пасевы мяданосаў у калгасны севаабарот.

Аб падрыхтоўцы кадраў пчалароў мала хто клопатны. Многія калгасы адмаўляюцца пасылаць людзей на курсы.

Неабходна ў бліжэйшы час ліквідаваць гэтыя недахопы. У калгасах Магілёўскага раёна ёсць усё ўмовы для развіцця грамадскага пчаларства. Трэба толькі суар'эзіна ўзяцца за гэту справу.

К. СУДНЕВА.

НА АКРУГОВЫМ АГЛЯДЗЕ ЧЫРВОНААРМЕЙСКОЙ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

Таксама, як і ў першы дзень, разнастайнай і ўраў была ўчора праграма выступленняў на VIII акруговым аглядзе мастацкай самадзейнасці часцей Заходняй Асобай Ваеннай Акругі. Усё павяя і новыя таленавітыя байцы, камандзіры і падрыхтоўкі выходзілі на сцену. Яны дэманстравалі высокую культуру нашай магутнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. За праішоўшыя два дні ў зале клубу імя Сталіна чутны былі матывы не толькі сучасных савецкіх кампазітараў, але і вялікіх кампазітараў-класікаў: Чайкоўскага, Шопена, Вердзі.

Важны саліст або калектыў прыносяць літосці новае, арыгінальнае. Учора, напрыклад, выступілі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці Н-скага падраздзялення. Магутна гучалі любімыя песні савецкага народа і поўныя лірыкі песні данскіх казакаў. Над дружнымі ападыманентамі глядзельнага зала выкананы даўняе песня з пясняй «Посылай ляду на берагу» і казачка кавалерыйскага пляска з шаблямі.

Усеагульнаму сімвалізму вымакнуў самадзейныя рэжысёры Н-скага мехчасці. У яго саставе — спевакі, танцы, дэкамацы і гармоністы. Сольныя нумары чаргуюцца з масавымі выступленнямі. Вось малодшы камандзір тав. Якушына выканаў руска-славянскі і чыгаскі танцы. Следам за ім чырвонаарміец т. Паўлаў прычытаў «Валіконы выпадак» Золчанка. Чырвонаарміец Паўлаў не толькі чытае, ён таксама добры запевнік.

Калектыў мехчасці прадэманстравалі сваё выдатнае майстэрства ў масавай чырвонаарміскай плясцы — пастаноўка малодшага камандзіра тав. Якушына. Агульна масавая пляска натхняе сваім імклівым тэмпам і тэмпераментам.

Значнае месца на акруговым аглядзе адведзена партыйнай гімнастыцы і акрабачны. Байцы Чырвонай Арміі — узорная фізкультурнікі, лётчы, конныя і смелыя людзі. Гэта падвердзіла выступленне акрабачычнай групы пад кіраўніцтвам чырвонаарміяна Трышчука.

Пячэннымі поспехам на аглядзе карыстаюцца выступленні на мовах нацыянальнай БССР. На латвійскай мове чырвонаарміец тав. Гасануў спеў песню «Імелам Сталіна». Аб вялікім правядуры спяваў на армянскай мове баец т. Бварыя.

Праграма выступленняў на акруговым аглядзе чырвонаарміскай самадзейнасці абышлася і рамансаваная. Выступленні акарабачы, хораў, салістаў, паходных ансамбляў, ажыццэ ў усё гэта гаворыць аб адным — яны ў сваё тавары магутнай арміі, як армія савецкага народа, дзе, выражэннямі словамі вялікага Малкоўскага, «І песня, і стих — это бое і зямля».

Сёння ў памішанні Дзяржаўнага ордэна Леніна Вялікага тэатра оперы і балета БССР адбудзецца заключны канцэрт, на якім выступіць лепшыя калектывы — удзельнікі 8-га акруговага агляду чырвонаарміскай мастацкай самадзейнасці часцей Заходняй Асобай Ваеннай Акругі.


Сельскагаспадарчыя даследчыя станцыі ў заходніх абласцях

Соўпарком БССР запланавалі сетку сельскагаспадарчых навукова-даследчых станцый у заходніх абласцях рэспублікі: Ганусоўскай і Велікопольскай (Варанавіцкая абласць), Свіслацкай і Эльзавіцкай (Велікопольская абласць), Вярэньскай (Вілейская абласць) і Станевіцкай (Варшавская абласць). У Велікопольскай абласці створана таксама Кісельніцкая даследчая поле.

За даследчымі ўстановамі і іх гаспадаркамі замацоўваецца зямля, пабудовы, рабочая і прадукцыйная жывёла, сельскагаспадарчыя машыны і інвентар, насенне і фураж.

Нарнамзему і Акадэміі навук БССР даручана распрацаваць прафіль работы сельскагаспадарчых навукова-даследчых устаноў у заходніх абласцях рэспублікі.

(БЕЛТА)



Дом Катоўска і м. Ганчэшчы (Бесарабія), дзе жыў герой т. Катоўскі. Рым. Г. Віера.

НА РАДЗІМЕ НАТОЎСНАГА

У Мінск вярнуўся з пазямкі па Бесарабіі мастак Мінскага гістарычнага музея Г. С. Віер. У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» тав. Віер расказаў аб сваёй пазямцы на адноўленаму краю.

Пазямка мастака была арганізавана з мэтай збору розных гістарычных рэчаў, матэрыялаў і дакументаў. У горадзе Кішынёве ўзялася сабраць румынскія шпалкі, рэчывы, рэвалюцыйныя кніжкі, рознае ваяннае абмундыраванне, прапавізацы і інш.

У мястэчку Ганчэшчы тав. Віер наведаў сястру героя грамадзянскай вайны тав. Катоўскага. Соф'я Іванавна Катоўска жыве зараз у доме, дзе легендарны герой праўду свае юнацкія гады. У гэтым доме зараз арганізоўваецца музей Катоўскага. У мястэчку Ганчэшчы нядаўна адкрыў помнік тав. Катоўскаму.

Тав. Віер з натуры зарысаваў дом Катоўскага. (Рысункае друкавецца вышэй).

БЕЛАСТОК — АЛМА-АТА

11 кастрычніка адбыўся тэлефонны разгавор Беларускай і Казахскай ССР. У Беларускай да тэлефона паліцыя старшыня калгаса імяні Сталіна, Заблудзўскага раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Будаўскі Максімоў, у Алма-Аце — сакратар партыйнай партыі арганізацыі калгаса імяні Сталіна, Кутагінскага раёна, Алма-Атінскай абласці, Сіянтар Рарый.

Тав. Максімоў павішчалава казахскіх калгаснікаў з 20-роўжнем Казахскай ССР, а тав. Рарый павішчалава беларускіх калг